

# ...І СЛОВА БЫЛО Ў ПАЭТА

АЛІНА САБУЦЬ ПРА СУЧАСНАСЦЬ  
БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

Тамара МАЗУР  
Фота Аляксея БІБІКАВА

У адзін з выхадных дзён каstryчніка ў Гродне выдалася надзвычай цудоўнае надвор'е. Гараджане міжволі суцішвалі крокі, зачараваныя пяшчотнымі промнямі сонца і першай пазалотай дрэў. Асабліва каля помніка Янку Купалу перад будынкам Гродзенскага дзяржаўнага юніверсітэта, у Швейцарскай даліне, паблізу Дома-музея Элізы Ажэшкі і ў парку Жылібера, на шляху да музея Максіма Багдановіча.



«Літаратурнае трохзор’е» – так называе гэтую мясціну наша суразмоўца Аліна Эдмундаўна Сабуць, дацэнт кафедры беларускай філалогіі ГрДУ імя Янкі Купалы, кандыдат філалагічных навук, паэтэса, член Саюза пісьменнікаў Беларусі. У яе скарбонцы больш за дзве сотні літаратуразнаўчых публікаций, некалькі дзясяткаў энцыклапедычных артыкулаў, чатыры вучэбна-метадычныя дапаможнікі і інш. Закончыла філалагічны факультэт ГрДУ імя Янкі Купалы і аспірантуру Інстытута літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Сёлета Аліна Сабуць стала лаўраторам Нацыянальнай літаратурнай прэміі ў намінацыі «Лепшы твор літаратурнай крытыкі і літаратуразнаўства» за книгу «Літаратурныя дыялогі: мастацкая пошукі беларускай літаратуры XX-XXI стагоддзяў». І каб вы ведалі, як узнёсла і прыгожа яна апавядала пра сучасную беларускую літаратуру падчас прагулкі па знакавых мясцінах нашага горада!

– У нас ёсьць цудоўная традыцыя пачынаць пра-  
граммныя лекцыйныя заняткі са студэнтамі-філолагамі менавіта тут, каля помніка Янку Купалу, – пачала свой аповяд Аліна Эдмундаўна. – Мы заўсёды прыходзім сюды з кветкамі і кожны раз перш-наперш чытаем зварт шляхетнага беларускага паэта да моладзі, занатаваны на помніку:

*Мілая моладзь, сладкая моладзь,  
Нашай бязмежнай краіны!  
Гора і моры можаши ты здолець,  
Сэрцам расплавіць ільдзіны.*

Сучаснай моладзі блізкія і зразумелыя гэтыя слова, бо ў іх ёсьць запаветнае пакліканне ў будучыню. Пасля, узноўлыя і акрыленыя, мы вяртаемся ў будынак універсітэта, падымаемся наверх да вітрынных калон выставы, прысвечанай Янку Купалу, затым – у бібліятэку. І праз пару дзён некалькі дзяўчатаў-філагагіні, не па заданні, а па ўласным жаданні прысылаюць мне вершы пра Купалу-класіка, Купалаву Беларусь. Менавіта яны і падахвоцілі мяне, каб зацвердзіць у вучэбнай праграме штогод напісанне эсэ «Мой Янка Купала» і пабудзіць сваіх студэнтаў-выхаванцаў да выказвання ўласных пачуццяў. Хочацца зазначыць, што нашы студэнты ганарацца прыналежнасцю і да Купалаўскай *alma mater*, і да ўсяго беларускага, з гонарам кажуць: «Мы – купалаўцы!» Дарэчы, сюды, да помніка Янку Купалу, прыходзяць і нашы выпускнікі, атрымаўшы дыпломы аб вышэйшай адукцыі, яны ж ідуць сюды і са сваімі каханымі перад замацаваннем шлюбу. Усё гэта вельмі кранальна.



– Вы выкладаеце філософію літаратуры, гісторыю беларускай літаратуры пачатку XX стагоддзя, беларускую літаратуру ў канцэце сусветнай і іншай. Якія вершы беларускіх паэтаў найбольш вядомыя за межамі Беларусі?

– Па колькасці перакладаў на розныя замежныя мовы лідзіруюць нашы класікі: Янка Купала, Максім Багдановіч, Якуб Колас.

Сённяшні сусвет можа выратаваць толькі наша гуманнасць, узаемаразуменне паміж людзьмі. Тоэ, пра што пісалі класікі, прагнавалі-заяшчалі, не страчвае сваёй актуальнасці і сёння. Згадаем, напрыклад, слова, якія паслаў у будучыню Максім Багдановіч у далёкім 1915 годзе:

*Я хацеў бы спаткаца з Вамі на вуліцы  
У ціхую сінюю ноч  
І сказаць:  
«Бачыце гэтыя буйныя зоркі,  
Ясныя зоркі Геркулеса?  
Да іх ляціць нашае сонца,  
І нясецца за сонцам зямля.  
Хто мы такія?  
Толькі падарожнцы, – папутнікі сярод нябёс.  
Нашто ж на зямлі  
Сваркі і звадкі, боль і горыч,  
Калі ўсе мы разам ляцім  
Да зор?»*

Між іншым, немалаважны той факт, што Максім Багдановіч пры жыцці, у свой час, быў не для ўсіх зразумелы і нават не прыняты многім «нашаніўцамі». Ён звяртаўся, і я пераканана ў гэтым, у будучыню, да тых інтэлектуалаў, хто і сёння шукае «красу і светласць». Таму так кранальна пісаў: «Я хацеў бы спаткаца з Вамі...». Звяртаўся да ўсіх і кожнага, заклікаў да паразумення паміж людзьмі, жадаў жа і сам быць пачутым...

Заўсёды кажу сваім студэнтам, што ў тэксце са-праўднага мастацкага твора заўсёды хаваецца падтэкст, які трэба расшыфраваць, раскладзіраваць. Важна ўспрымаць не толькі тое, што ў радках, але і паміж імі. Памятаеце, як у Янкі Купалы пачынаецца адна з паэм («Магіла льва»): са спакушальнага закліку да чытача самому разважаць, ацэніваць: «Пачнём дакапыўца самі // разгадкі нашых крыўд і бед...»

Місія літаратуры – абуджаць добрыя, светлыя, са-праўдныя пачуцці. Пераўвасобіць чалавека разумнага ў чалавека гуманнага. Нездарма ж уся літаратура – пра чалавека і для чалавека. Дабро, ісціна (праўда), краса – крытэрыі мастацкасці, таму гэтыя каштоўнасці павінны «прачытвацца» найперш праз думкі, пачуцці – перажытае і пражытае душою чытача. У са-праўднай мастацкай літаратуры праўда адна: яна не можа быць вялікай ці малой...

– Так, паэзія Максіма Багдановіча датычыцца кожнага, у ёй занатаваны законы сусвету. Але ці ёсць у яго пераемнікі ў нашым часе з такім касмічным светапоглядам?

– Багдановіч са сваім касмічным светапоглядам, са-праўды, застанецца Багдановічам назаўсёды. Разам з тым адзначу, што ў нашай сучаснай беларускай літаратуры ёсць шмат яго пераемнікаў. Іншая справа, што не хапае чытачоў, здольных успрыняць іх высокакінтэлектуальны светапогляд. Сучаснай мастацкай літаратуры бракуе суромоўніцтва з чытачом. Гэта з аднаго боку. З другога – не хапае крытычных водгукак, «кульгае» сапраўдна, не хваласпейная крытыка. Нават сярод саміх літаратараў сёння мала перазоваў, контактаў, як гэта было ў ранейшыя часы. Мы мала чытаем адзін аднаго, мала абмяркоўваем выхад кніг, мала пішам пра сваіх жа калег. І ўвогуле, бракуе даўнейшай салоннасці...

– Многія любяць перачытваць старую добрую класіку. У чым сакрэт прыцягальнасці твораў мінілага стагоддзя? І ці ёсць беларускія паэты, творы якіх застануцца такімі ж маладымі ў будучым?

– Вядома, ёсць. Леанід Дранько-Майсюк – паэт чистай красы. Не таму, што ў яго неверагодна многа твораў пра жанчын і кветкі, а таму што яго паэзія інтэлектуальна-адухоўленая. Па-свойму, у паэтычна-філософскай прасторы, мне бачыцца па-за часавым вымірэннем паэтычная філософія Алесія Розанава. Яна заўсёды будзе ўніверсальнай, таму што таксама мае вельмі высокую духоўную арганізацыю радка, «вагу і шчыльнасць».

Згадваючы класікаў, хочацца нагадаць, што яны жылі пад гэтым небам, на гэтай зямлі. Як казаў наш вечна малады паэт зорак і неба Максім Багдановіч: «Добра быць коласам, але шчаслівы той, каму дадзена быць васільком. Бо нашто коласы, калі няма васількоў?» Інакш кажучы, навошта людзі без памкнення да прыгожага?..

– А калі ўзяць беларускую жаночую паэзію?

– У мяне тут асаблівыя крытычны погляд: жаночая паэзія надзвычай ранімая і патрабавальная. Калі браць у філософска-інтэлектуальным ракурсе, то мне імпануе мастацкі поchyрк Людмілы Рублеўскай. Асабліва спакушае яе рамантызм з гістарычнай падсветкай.

Таксама даспадобы жаночая паэзія Вольгі Русілкі. Яна піша вельмі спавядальна, ёміста і адначасова даступна, не мудрагеліста, проста. І ў гэтым «проста» закладзена вялікая энергетыка. Напрыклад, яе ж: «Да мяне прытулілася слова...». Сёлета я прачытала яе літаратуразнаўчую кнігу «Палескі дзівасіл» (прысвечана У. Гніламедаву). Падкупляе спавядальная шчыграсць, балесная мова перажытага.



– Як успрымаюцца сучаснымі студэнтамі Ваши заняткі па такой складанай дысцыпліне, як філософія літаратуры?

– Ёсць філософская лірыка, а я кажу: давайце яшчэ разглядзім паэтычную філософію. Гэта раздум пра тое, наколькі аўтар здолее падштурхнуць героя самавыявіцца, пазнаць свет і сябе ў гэтым свеце. Або, як казаў гарэцкаўскія героі-думанікі, героі-эстэты: «Адкуль усё і што яно?» Кажу сваім слухачам, што іх прафесійная місія ў тым, каб перш-наперш пазнаць сябе, і толькі пасля гэтага перадаваць веды выхаванцам. Таму часам пытаюся ў іх: «Ці часта вы рамаўляеце самі з сабой для самапазнання? Вам здаецца, што вы ведаеце сябе, а насамрэч вас ведаюць больш вашы родныя, сябры, сяброўкі, знаёмыя. А самі вы ці ведаеце, на што здольныя? Якія нераскрытыя ўласныя рэсурсы?» Я імкнуся вучыць іх шукаць саміх сябе.

– Асабіста мне вельмі блізкая паэтычная філософія прозы сусветна вядомай пісьменніцы Элізы Ажэшкі. Яна вельмі трапна і яскрава вымалёўвала характеристы сваіх герояў, правобразамі якіх былі вяскоўцы з нашай Гродзеншчыны.

– У Элізы Ажэшкі надзвычай каларытнае, адметнае пісьмо. Яна вельмі ёміста, паэтычна ўзвышана назвала беларусаў, найперш – жанчын – у сваім нарысе «Людзі і кветкі над Нёманам». Умела ўбачыць у вобліку бліжняга духоўнасць – тое, што аздабляе гэты свет. У тым і прыцягальнасць яе вобразаў.

Свая, адметная жаночая філософія ўвасаблення нашага гродзенскага краю ёсць і ў Цёткі (Элаізы Пашкевіч). Пра гэта, дарэчы, мала пішуць нашы літаратуразнаўцы, як і ўвогуле, пра кветкі, фларыстыку, арфічнасць беларускай паэзіі. Згадаем, як Цётка любуецца звычайнай вясковай дзяўчынкай (якімі толькі кветкамі-краскамі яе не адорвае!): «*Hy i Kasя, ну дзяўчінка! // Як царэўна, як багіня! // Як нарцыса, як вяргіня!...*» Яна змагла ўбачыць у звычайнай вясковай дзяўчынцы маленькую мадонну. Змагла ўзвысіць яе.

Альбо, у тым жа вершы «Лета»: які цуд, якое шыкоўнае парабоўнанне: «*Ну, не людзі! Даљбу, кветкі!*» Праўда, адзначым, закладальніца беларускай паэзіі першая ж сказала на пачатку ХХ-га стагоддзя пра не-зайздроснае, бязмоўнае і «бескрылатое» становішча тагачаснай беларускай кабеты: «*Ой, кабеты, ой, вясковы, // Ой вы, кветкі прызываюты! // Ой, лілейкі вы без мовы, // Ой вы, птушкі бескрылаты!*»... Але пераканаана, што наша зямлячка Цётка марыла бачыць людзей найпрыгажэйшымі кветкамі зямлі беларускай...

Я вельмі ўражана абмалёўкай партрэтам жанчын, аздабленнем іх воблікаў кветкамі: якія яны ўзвышаныя «беларускія мадонны» і ў Элізы Ажэшкі, і ў Цёткі, нашай Алаізы, жанчыны-легенды Беларусі, найперш Гарадзенскага краю! Давайце захоўваць гэту блаславённую традыцыю!

*— Напрыканцы нашай гутаркі не магу не напрасіць Вас падзяліцца з чытачамі часопіса «Гродна» свамі жаночымі вершамі. Як яны ў Вас нараджаюцца, дапамагаюць ці перашкаджаюць Вашай навуковай і выкладчыцкай працы?*

— Адно не пярэчыць другому. Тыя ж «пакуты слова», толькі «вывношаюцца» па-рознаму, мелодыя ў іх розная: навука патрабуе слова строгага, доказнага, лагічнага і аргументаванага; паэзія – сакавітага, эмацыйна-пачуццёвага, спавядальнага, шыкоўнага, багемнага... Так ці інакш, слова мае сваю энергетыку, грае рознымі гранямі. А зрэшты, творчасць – гэта і дар, і пакута: у сакральным і зямным вымярэнні. Як прызванне педагога і паэта – і зорнае, і зоркавае...

«Пейзажы душы» ў жанчын і ранімія, і непрадоказальныя. Наўрад іх можна ўбачыць такімі, якімі хо-чам іх бачыць... Як сны ці чуды... Таму ў сваёй бажніцы, інтymна-спавядальнай, ачышчальнай, жыве і мая лірычная герайня, якая часта пакутуе на «невы-моўнае»:

### Я – ТАКАЯ...

Усміхнуся восеньскім трывненнем,  
Цешуся спакуснай цеплыней,  
Каюся пякучай мерзлатою  
За сваю самоту, холад, недавер.  
Я – такая.  
Іншай не ўявіш.  
Я сама свая –  
Прымі мяне такой  
І ўратуй ад будучай напасці,  
Свет Мой Ясны,  
Ты – адзіны Мой.

\* \* \*

Пачакай.  
Паслухай.  
Не карай.  
З маіх вуснаў сарвецца «Бывай»  
(так нясцерпна балюча  
і стыла!) –  
не душа адлятае  
урай,  
не гарачая споведзь  
астыла –  
Гэта думак маіх небакрай  
падхапіў –  
і развеяў злы вецер  
па халодным  
мяцежным свеце  
ў пацеркі-слёзы,  
у горкі адчай.  
Не карай мяне,  
не карай...

### НЕ ТАЯ

Хачу, каб раніца свяцілася ў вачах,  
Ды без тумана раніца не тая.  
А снег мой сипле, кружыцца, не тае...  
Гараць ільдзінкі ў слязах адчайо.  
Чакаю: тая я,  
ды ўсё ж... не тая.

\* \* \*

Божа, дапамажы...  
Ізноў трывненне.  
Ціхі падман.  
Злое мігценне.  
Ізноў туман.

Беражы, анёл, беражы  
Забітых жаданняў  
Сляды імжы,  
Цымяных дум міражы.

Дрыжачая цемень –  
І ў скрай мяжы.  
Пакаянне.  
То пакаранне ці іспыт?

Божа, дапамажы... ■